



Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



Спецыяльнасці:

- Беларуская філалогія
- Руская філалогія
(дзённая і завочная формы навучання)

Напрамак

Літаратурна-рэдакцыйная дзеяснасць



Спецыяльныя дысцыпліны:

- псіхалогія літаратурнай творчасці;
- асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці;
- стылістычнае рэдагаванне і карэктура;
- літаратурнае рэдагаванне;
- лінгвістыка тэксту;
- тэксталогія.

Кваліфікацыя (запіс у дыплеме): Філолаг. Выкладчык беларускай (рускай) мовы і літаратуры.
Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік.



Спецыяльнасці:

- Беларуская філалогія
- Руская філалогія
(дзённая і завочная формы навучання)



Напрамак

Камп'ютарнае забеспячэнне



Спецыяльныя дысцыпліны:

- *уводзіны ў камп'ютарную філалогію;*
- *інжынерыя ведаў;*
- *метады аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў;*
- *корпусная лінгвістыка;*
- *фармалізацыя мовы ў экспертных сістэмах*

Кваліфікацыя (запіс у дыплеме): Філолаг. Выкладчык беларускай (рускай) мовы і літаратуры.
Спецыяліст па камп'ютарнай філалогіі.



Спецыяльнасці:

- Беларуская філалогія
- Руская філалогія
(дзённая і завочная формы навучання)



Напрамак

Дзелавая камунікацыя



Спецыяльныя дысцыпліны:


- *культура дзелавога суразмоўніцтва;*
- *тэхніка маўлення;*
- *рыторыка прафесійнага дыялогу;*
- *дакументная лінгвістыка;*
- *культура педагагічнага суразмоўніцтва;*
- *рытарычныя жанры;*
- *лінгвістычная крыміналістыка;*
- *мова рэкламы.*

Кваліфікацыя (запіс у дыплеме): Філолаг. Выкладчык беларускай (рускай) мовы і літаратуры.
Спецыяліст па дзелавой камунікацыі.



Спецыяльнасьць:

- Руская філалогія
(дзённая і завочная формы навучання)



Напрамак

Руская мова як замежная



Спецыяльныя дысцыпліны:

- *методыка выкладання рускай мовы як замежнай;*
- *тэорыя і практыка міжкультурнай камунікацыі;*
- *функцыянальна-камунікатыўная граматыка ў аспекце рускай мовы як замежнай;*
- *камп'ютарныя тэхналогіі выкладання рускай мовы як замежнай;*
- *уводзіны ў лінгвакультуралогію.*

Кваліфікацыя (запіс у дыплеме): Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры, рускай мовы як замежнай.



Спецыяльнасць

✓ *Славянская філалогія*

- *украінская і беларуская;*
- *сербская і руская;*
- *беларуская і руская*



- *беларуская*



- *украінская*



- *руская*



- *сербская*



Спецыяльныя дысцыпліны:

- *уводзіны ў славянскую філалогію;*
- *тэорыя і практыка перакладу;*
- *славянская міфалогія;*
- *гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы;*
- *стараславянская мова;*
- *гістарычная граматыка славянскай мовы;*
- *тэарэтычная граматыка славянскай мовы;*
- *культура краіны вывучаемай мовы;*
- *асновы літаратуразнаўчай славістыкі.*

Кваліфікацыя (запіс у дыплеме): *Філолаг. Перакладчык. Выкладчык славянскіх моў і літаратур*
(з указаннем моў і літаратур)



Для паступлення на вышэйназваныя спецыяльнасці прадугледжаны ўступныя выпрабаванні:



Дзённая форма навучання

Агульны конкурс па групе спецыяльнасцей (па напрамках):

Спецыяльнасці

Уступныя выпрабаванні

1. Напрамкі:

- літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць;
- камп'ютарнае забеспячэнне;
- дзелавая камунікацыя;

спецыяльнасці «Беларуская філалогія»

2. «Славянская філалогія» (**украінская і беларуская**)

1. Беларуская мова

(ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі

(ЦТ)

3. Беларуская літаратура

(УЭ)



Для паступлення на вышэйназваныя спецыяльнасці прадугледжаны ўступныя выпрабаванні:



Дзённая форма навучання

Агульны конкурс па групе спецыяльнасцей (па напрамках):

Спецыяльнасці

Уступныя выпрабаванні

1. Напрамкі:

- літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць;
- камп'ютарнае забеспячэнне;
- дзелавая камунікацыя;
- руская мова як замежная

спецыяльнасці «Руская філалогія»

2. «Славянская філалогія» (сербская і руская, беларуская і руская)

1. Руская мова

(ЦТ)

2. Гісторыя Беларусі


(ЦТ)

3. Руская літаратура

(УЭ)



Для паступлення на вышэйназваныя спецыяльнасці прадугледжаны ўступныя выпрабаванні:




Завочная форма навучання (па напрамках):

<i>Спецыяльнасці</i>	<i>Уступныя выпрабаванні</i>
Беларуская філалогія Напрамкі: <ul style="list-style-type: none">- літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць;- камп'ютарнае забеспячэнне;- дзелавая камунікацыя	1. Беларуская дзіцячая літаратура (ПЭ) 2. Псіхалогія і педагогіка (ПЭ)

На скарачаны тэрмін атрымання адукацыі на спецыяльнасці «Беларуская філалогія (па напрамках)» прымаюцца выпускнікі УССА па спецыяльнасцях «Беларуская мова і літаратура», «Руская мова і літаратура», «Замежная мова (з указаннем мовы)», «Дашкольная адукацыя», «Пачатковая адукацыя».



Для паступлення на вышэйназваныя спецыяльнасці прадугледжаны ўСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ:



Завочная форма навучання (па напрамках):

<i>Спецыяльнасці</i>	<i>Уступныя выпрабаванні</i>
Руская філалогія Напрамкі: <ul style="list-style-type: none">- літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць;- камп'ютарнае забеспячэнне;- дзелавая камунікацыя;- руская мова як замежная	1. Руская дзіцячая літаратура (ПЭ) 2. Псіхалогія і педагогіка (ПЭ)

На скарачаны тэрмін атрымання адукацыі на спецыяльнасці «Руская філалогія (па напрамках)» прымаюцца выпускнікі УССА па спецыяльнасцях «Беларуская мова і літаратура», «Руская мова і літаратура», «Замежная мова (з указаннем мовы)», «Дашкольная адукацыя», «Пачатковая адукацыя».



Спецыяльнасьць:

Рамана-германская філалогія



- англійская



- нямецкая



- італьянская



- французская

Спецыяльныя дысцыпліны:



- тэорыя і практыка перакладу;
- рамана-германская міфалогія;
- гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы;
- методыка выкладання замежнай мовы;
- гістарычная граматыка замежнай мовы;
- тэарэтычная граматыка асноўнай замежнай мовы;
- стылістыка замежнай мовы;
- уводзіны ў міжкультурную камунікацыю.

Кваліфікацыя (запіс у дыплеме): Філолаг. Перакладчык. Выкладчык замежных моў і літаратур (з указаннем моў і літаратур)



Спецыяльнасць:

Усходняя (кітайская) філалогія



Спецыяльныя дысцыпліны:

- тэорыя і практыка перакладу;
- усходняя міфалогія;
- гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы;
- методыка выкладання замежнай мовы;
- гістарычная граматыка замежнай мовы;
- тэарэтычная граматыка кітайскай мовы;
- стылістыка замежнай мовы;
- уводзіны ў міжкультурную камунікацыю.

子	子	РЕБЕНОК	雨	雨	ДОЖДЬ
木	木	ДЕРЕВО	犬	犬	СОБАКА
月	門	ДВЕРЬ	巴	巴	БОЛЬШАЯ ЗМЕЯ
矢	矢	СТРЕЛА	手	手	РУКА
心	心	СЕРДЦЕ	貝	貝	ДРАГОЦЕННОСТЬ
言	言	СЛОВО	田	田	ПОЛЕ

Кваліфікацыя (запіс у дыпламе): Філолаг. Перакладчык. Выкладчык замежных моў і літаратур (з указаннем моў і літаратур)



Для паступлення на англійскую філалогію прадугледжаны ўступныя выпрабаванні:




Асобны конкурс па спецыяльнасці:

<i>Спецыяльнасць</i>	<i>Уступныя выпрабаванні</i>
Рамана-германская (англійская) філалогія	1. Беларуская або руская мова (ЦТ) 2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 3. Англійская мова (ЦТ)



Для паступлення на нямецкую, французскую, італьянскую і кітайскую філалогію прадугледжаны ўступныя выпрабаванні:



Агульны конкурс па групе спецыяльнасцей


Спецыяльнасці

1. Рамана-германская філалогія*:
 - нямецкая;
 - французская;
 - італьянская
2. Усходняя (кітайская) філалогія.

Уступныя выпрабаванні

1. Беларуская або руская мова (ЦТ)
2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)
3. Замежная мова (ЦТ)

* Пры паступленні на нямецкую, французскую ці італьянскую мову магчыма навучанне або з «нулявога» ўзроўню, або ў групе, дзе працягваюць яе вывучэнне.




Прахадныя балы ў 2018г.

Спецыяльнасць	Бюджэт	Платнае
Беларуская філалогія (па напрамках)	302	251
Руская філалогія (па напрамках)	б/э	б/э
Славянская (славянская і руская) філалогія	249	192
Славянская (славянская і беларуская) філалогія	301	280
Рамана-германская (англійская) філалогія	349	260
Рамана-германская (нямецкая) філалогія	352	264
Рамана-германская (італьянская) філалогія	326	263
Рамана-германская (французская) філалогія	334	256
Усходняя філалогія	364	281



Інтэрнат



www.studgorodok.bsu.by



Студэнты праходзяць моўную стажыроўку ў краіне вывучаемай мовы



Дамовы аб супрацоўніцтве заключаны больш чым з 20 універсітэтамі свету



Нашы выпускнікі працуюць:



- ВНУ, каледжы,
тэхнікумы, школы



- рэдакцыі радыё,
тэлебачання, газет і
выдавецтваў



- літаратурныя
музеі, архівы



- перакладчык (Міністэрства
за межных спраў, Гандлёва-прамысловая
палата, іншыя арганізацыі і
прадпрыемствы)



- Інстытут
мовазнаўства і
літаратуразнаўства
НАН Беларусі, іншыя
НДІ



- Цэнтр судовых экспертыз
і крыміналістыкі



- сакратар-
рэферэнт



- бібліятэкі
(Нацыянальная,
абласныя,
гарадскія і інш.)



- рэкламныя
агенцтвы



- турыстычныя
фірмы

Дадатковая адукацыя

- Падчас вучобы студэнты маюць магчымасць удасканаліць свае навыкі і ўменні работы на камп'ютары, ім створаны ўмовы для свабоднага карыстання ў навучальных мэтах рэсурсамі **Internet**: на факультэце абсталяваны **5 камп'ютарных класаў**.



- Студэнты старшых курсаў па жаданні вывучаюць **дадаткова** адну са **славянскіх ці заходнееўрапейскіх моў**. Апрача таго, маецца магчымасць **паралельнага навучання** на любым факультэце БДУ для атрымання другой спецыяльнасці: **юрыста, эканаміста, псіхолога** і інш.



Дадатковая адукацыя

Курсы замежных моў з выдачай адпаведных пасведчанняў:

- ✓ англійскай
- ✓ нямецкай
- ✓ іспанскай
- ✓ турэцкай
- ✓ чэшскай
- ✓ балгарскай
- ✓ французскай
- ✓ італьянскай
- ✓ кітайскай
- ✓ славацкай
- ✓ польскай
- ✓ сербскай



МАЛАДЗЁЖНЫЯ ГРАМАДСКІЯ АРГАНІЗАЦЫІ І ОРГАНЫ СТУДЭНЦКАГА САМАКІРАВАННЯ ФІЛАЛАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ

САВЕТ СТАРАСТ
ФІЛАЛАГІЧНАГА
ФАКУЛЬТЭТА



СТУДЭНЦКАЯ
КУРАТАРСКАЯ СЛУЖБА
ФІЛАЛАГІЧНАГА
ФАКУЛЬТЭТА



СТУДЕНЧЕСКАЯ КУРАТОРСКАЯ СЛУЖБА
Филологического факультета БГУ

ПРАФСАЮЗНАЕ БЮРО
ФІЛАЛАГІЧНАГА
ФАКУЛЬТЭТА



СТУДЭНЦКІ САВЕТ ПА
ЯКАСЦІ АДУКАЦЫІ
ФІЛАЛАГІЧНАГА
ФАКУЛЬТЭТА




БРСМ ФІЛАЛАГІЧНАГА
ФАКУЛЬТЭТА



СТУДЭНЦКІ САЮЗ
ФІЛАЛАГІЧНАГА
ФАКУЛЬТЭТА



СТУДЭНЦКАЯ ПРЭС-СЛУЖБА ФІЛАЛАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ



ПРЕСС-СЛУЖБА
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ

ГАЗЕТА ФІЛАЛАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ

СЛОВА

Спачатку было слова № 1 кастрычнік 2015 года



ФОТО АНАСТАСІЯ ЦЕПКАВІЧ

СЛОВА МАЕ...

Дарогія сябра!

Адна з каштоўнацей, якой валодае чалавек, – гэта магчымасць мець інфармацыю. Сёння існуе шмат спосабаў яе атрымаць і атрымаць. Адна з іх – з дзіпмагной газеты. Яа жале аднацца, атрымаць яна старонках газеты ў большай меры, чым у іншых сродках інфармацыі, перадаюць настрой, характар аўтара, асабіста, калі гэта настрой і характар нашых людзінных філалагіна.

Вельмі захацелася б, каб наша газета ўсебакова адрастроўвала дзейнасць факультэта. А гэта не толькі вучэбны працэс, але і мноства мерапрыемстваў па-за межамі аўдыторыяў, гэта цікавыя вышпалкі, адзрэнні, гэта нашы таленты на сцэне, у спэцэорніцтвах, на старонках пазытыўных твораў. У рэшце рэшт, гэта ўсе тое, што ўбірае ў сабе ёмістасе пакідае «студэнцкае жыццё», якое застаецца ў памяці чалавека назаўсёды.

Жадаю паспець у нашым раздатарам, кляктарам, усім, чаме працягчы будучы, стаць пад навай аргумента або верша. Буду з непаўпеннем чакаць кажнага нумара газеты.

Поспець у гэтай неабходнай для факультэта справе!

І. С. РОЎДА

ПОСВЯЩАЕТСЯ БГУ!

Белорусский наш,
родной,
Университет мечты!
Спешу поздравить с
нетерпением
Сегодня в день Рожденья
твоей!

Благодарю тебя с душой
За яркие моменты в
жизни!
Успех и радость, труд,
терпенье,
Переживаем все одной
студенческой семьей.

Я знаю точно, будущее
процветать!
Мы вместе все одна
большая сила.
Удача и рост вверх жлет
тех,
Успихи, кто будет
прилагать!

Белорусский наш,
родной,
Университет мечты!
Ценю, горжусь, конечно
же старансь,
Ты, ведь один у нас
такой!

Анна ВОРОТЧИК



Філалагічны факультэт БДУ | Филфак БГУ

Запрашаем студэнтаў факультэта!




Белорусский государственный университет (Б...
учора ў 19:50

Аматары творчасці Уладзіміра Караткевіча, радуйцеся!

26 лістапада ў БДУ пройдзе літаратурна-творчы вечар "Прачытай Уладзіміра Караткевіча"! Мерапрыемства прымаркавана да 85-годдзя з дня нараджэння пісьменніка!

Далучайцеся! А за дэталямі - на наш сайт:
<http://www.bsu.by/main.aspx?guid=235071&detail=69..>

#BSU_news #Event



сёння ў 1:50 | Каментаваньне

Мне падабаецца 6




Студенческий Союз
филологического
факультета БГУ

Альбомы

7 альбомаў



Асноўны альбом 19



Візиткі 2015 (фот... 445

Відэазапісы

19 відэазапісаў



Капустнік БГУ 2015. Филфак
397 праглядаў

354 доллараў і супрадачынства
з універсітэтам 5,2 года



Студэнцкія творчыя калектывы

- Сндл «Фальклору і этнакультуралогіі» - «Лепшая Сндл БДУ» у намінацыі «Дзейнасць Сндл па прыцягненні фінансавання»
- Фальклорна-этнаграфічны калектыў «Багач»
- Харавая камерная капэла студэнтаў італьянскай філалогіі
- Дыскусійны клуб пры кафедры англійскага мовазнаўства
- Клуб аматараў фантастыкі «КАФС»
- Літаратурнае аб'яднанне «Альтанка»
- Гурток «Роднае слова»
- Гурток перакладчыкаў кітайскай літаратуры на беларускую мову «對白» («Дыялог»)
- Літаратурны гурток «Паглыбленае вывучэнне рускай літаратуры»
- Лінгвакультуралагічны гурток «Гісторыя, культура і мовы Італіі»



Шляхамі нацыянальнай культуры

Кабінет-музей беларускай народнай культуры



Шляхамі нацыянальнай культуры

Галерэя «Гісторыя беларускага пісьменства»



Шляхамі нацыянальнай культуры


Купалаўская «Паўлінка» на філфаку



Прэзентацыя зборніка паэзіі літаратурнага аб'яднання «Альтанка»



Тыдзень роднай мовы



Культурныя мерапрыемствы

Навагодні дабрачынны бал



Культурные мероприятия

«Візиткі першакурснікаў»



Культурные мероприятия

Мис и Мистар Филфак



Культурные мероприятия

- Тэатр-студыя «На філфаку»
- Франкафонны тэатр
- «Вишнёвый театр»



Культурна-спартыўныя мерапрыемствы

Турзлёт «Мінскае мора»



Культурна-спартыўныя мерапрыемствы




Дні філфака
на радзіме Янкі
Купалы ў Вязынцы



Культурно-спортивные мероприятия

«Кошкыбол»



Дадатковую інфармацыю можна атрымаць:

**Адрас: 220030, г. Мінск,
вул. К. Маркса, 31**

Тэл./факс: 222-34-21,

Тэл.: 222-36-02, 327-63-78

e-mail: phyl@bsu.by

Сайт: www.philology.bsu.by

Група «ВКонтакте»: <https://vk.com/filbsu>

